

№ 9-10 [12-13]

# БОЖЫМ

Часопіс Беларускага рэлігійнае  
думкі.



ВЕРАСЕНЬ-КАСТРЫЧНІК  
1948 г.

# ШЛЯХАМ

«SUR LA VOIE DIVINE».  
Mensuel religieux biélorusse.

Цена  
нумару 30 фр.

Адресъ редакціі:  
Addresse : Redaction, 51, rue des S-ts Pères, Paris (6).  
Chèque Postal : Paris c. 628744.

Падпісная цена  
на год 300 фр.

## Набаледае пытаньне

Набаледам пытланием сёныя заводдзіца назваць пытанье міру і супакою на съвце. Розныя вынаходы, якія малгіб аблігчыць людзім жыццій памнажаюча з днін на днень, але на жаль самое жыцціе стае што раз больш иншукінным. Бо азначацьца з вынаходамі самаходу, саналеттаву, тэлефону, размы і т. п. вынаходзіна наядарынкі спосабы шарлатанства, хлускі, ітучыянае прадукцыяне «народнае полі» і т. п. У выніку паўстала інчунізанне лагэтую савіянічныя людзім, старыхших памятак культуры наештымі вынаходамі і пагроза яшчэ горшай звышчыннай.

З абману і хлускі мусіў нарадзіша агульны недаверу, а з недаверу страх. Страх усіх супары ўсіх. Дзесяткі мільёнаў чынкі спарэагува дзяржавуныя межы, тысячы заброшеных стражоў ахараняючы дзяржавуныя установы, тысячи сочаньня за народам. Адна нація мае страх перад другою. Народ байцае свае ўлады, а ўлада — народу.

У гэтай агульнай няпôйнай на старонках кнігай і газетах штограз часцей супстракаеніца слова мір, мір міру, як як было так і німа. Наўтараючы суміны часы прарока Ездыі, тады так-жэ быў людзі, якія «спаўтарапі мір, мір і нія было міру» (Ер. 6, 14). Но калі зародзіна душа чалавека жадзе міру, дык злачынцы і недаверкі ані самі міру ні маюць, ані іншым не даюць супакою. «Для нігодных иміа супакою, кака Госпаз» (Ісаія 57, 20). Гэта асбільва яскрава відаць у тых дзіржалах, дзе масама адступаюць ад Божым

гэта, дзе начынаюць з Ім змаганіца. Там дзе съяўтны пустуюць — турым перапоўнены. Бяз Бога асляніца мір ісцяга. Чалавецтва бяз Бога падобна да судзіны бяз дна — колькі і чым не напаўніць не — зайдзёды будзе парожнім.

Каб асьведаміць людзей аб гэтай асноўнай праўдзе людзікі жыцці і прыходзіць на свет Ісус Хрыстос. Падчас Яго народжання ангелы піялі: «Слава на вышынках Богу, а на зямлі зір людзім добрае полі» (Лук. 2, 13). Сам Хрыстос выпраўляючы апостолаў, казаў ім: «Куды ўйдзеце, літайцесе кажучы: мір дому гэтаму» (Мат. 10, 12). Калі Хрыстос меўся адміністраціі на муні, дык у разыўлітальнім слове да апостолаў казаў: «Мір мой пакідаю вам, мір мой даю вам, на так як съвет, Я даю вам, нахадзі на сунінечца сэрца ваши і не байдзіць» (Ін. 14, 27). Але гэты мір ня ёсьць нечым вакіненным знонку, не! ён у першую частку ёсьць мірам нутраным і асноўнаваціем на тых іонам прыказаный Хрыста, аб якім Ен гаварыў у разыўлітальнім слове з таким націкам: «Даю вам новае прыказаніне, каб любілі адзін аднаго» (Ін. 13, 34).

Гэткая любоў спарасае запраудных мір бяз страху, бяз трывогі. «Страху няма ў любові, але ласканалі любоў вони выгнані страху, бо ў страху ёсьць мучынне» (Ін. 4, 18).

Значыць спрая кіру і супакою ня ёсьць нечым безнадежным, але трэба яго шукать у той крыніцы, дзе іго можна знойсці.

Ані ў хлускі, ані ў насліствіе, ані ў хітрась-

ші, ані тымболовіз у злачинствах ніколі не було і ні буде міру. «У аблічах греху мій, супаком косці май» (Пс. 37, 4) кажа псалома-песен.

Нікака аружка і сіла не забисличає міру, коли які перш ні будзе у душі і серці чалавека. А душа і сердце чалавека ніколі не будуть спаконіми, пакуль не будуть менш того, чого яким найбільшим жаданням — щирими любою. Ніжкіть золотистим каханням із іншими пізанамінами заспокоїти гэтага съягтага жадання любою. На волікі жадінь замалів ад бёй гарвардца і ющеч мешні практикуєши, не зважочі на прыхіднені Христы і Ягоны прыклад.

Магчымы таму? І забыўшына людзі, забыўшыся ёні, ад сілে любою, что часей у сучасных жыцьціх приходзіцца бачыць гнеу, глязініцца па го слу і мімаволі з бёю рахаваніца. Запраўда, волікія сілы гнеу, але бизнерына большая сила любою, бо сілы гнеу здольна толкі руйнаваць, а сілы любоў здольна тварыць і будаваць. Глыбока граніцкая сіла гнеу, але якіч глыбій пранікае любою — імян такое істоты, якія-бы-да иначула на любою.

У сіх Божымі творах ёсьць заўсёды захаваная хоць дробная Боскай іскра, і гэтага іскры ёсьць любоу. Паводле фізічнага права разланенісу (водгуты), які кунекш у лес, так агукненіца з лесу. Скажы хоць ально слова ў памешканьні, дзе ёсьць музичнымі інструментамі — запраўда адукненіца адпаведна да твягтаго голасу некан струна. У душы чалавека ёсьць так-жэ разімы «струны»: ёсьць струни гнеу, але ёсьць так-жэ чудовыя струни любоў і закрутыць і можна ёні гнеевам, якія грабуніцца, але шыкарюлюць любою. Калі дзвін Усміхніца да цібэ скажініяў, шырміні съхмекі, дзик ші не алжажікія також-жэ щыкарно Усміхніцу, хоць бы ты быў наят найбільш злоні.

Імян такога каменнага серца, якога-бе не заікнулася да жыве щырьма любою. Калі съя. Він-чесь з Палуі распачаў спаю ахвірную дабраздзеную прану, дзе наят найгорнейшымі блазонікі пачаць адноносіні да яго ў памешканію. Нават дзікія злыні і тымі углажаюць сіле любоў.

У старых рымскіх гісторыях знаходзіцца піскавік апісаныя ад азімім інвалідам, які быў уніт з інвалі і сканаў ў ўній піторы ў недалёкай пустыні. Але вось че, інчашанс,

што ў гэтую пітору ѹдзе разъюшаны лёў, страшна рыхаючы, і накіроўваеши проста да яго. Калі лёў быў ужо зусім блізкі, інволік зазу́хі, што звер рыхаў ад болю, бо ў аднай ягоіні падышаў да лінія, узяў ягону параненую палу, выцігніць ціпрынку і, азарваны каналак свае кашулі, перазвязаў иму рану. І гэта запраўда звязала іх. Ад эгэтага дні лёў не вірнуўся ў пітору. Правініч час заўліў інволікі, пазналі яго і алправіл на суд у Рым. Там яго прысудзілі адзін днікі звязром. Нічнашчыя выпелі на арэну і выпускілі раззлаванага голаднога лъва. Звяз кіруўся на сваю ахвіру, але раптам адрежкіні зор лъва злімніўся; лёў на хайніні стрыжасяў прыглініцца да інволікі і раптам прыдёг да паску, пазукоў прымлеск да ног інволікі і начын ліць іх. Ахнекі гладчы, астабунені жаднікі крэні ўніч, почы, глэзочні на незразумедзе звязніча. А лёў і інволік — да старыя сібрзы з пустыні прымлескі спаклілі ёнку і радасна зігліліся. Ни дзуга разгулку, ні голад, ні лупа не зацерпілі любоў і прымлескі.

Запраўда траба быць горамі азотам да драпежнага звязара, каб супронстварыць сіле любоў.

З любоні Бог стварыў сінет; з любоні пусціць на свет чалавека. І мэта людзінага жыціння на землі ёсьць: каб інвонічнік любоў Божу, нашых білях і сібе саміх. Был любові позлакі душа будзе заўсёды голаднана, заўсёды неспакойно.

Сучасная мэлыніна ведае разімы хваробы, якія паўстаюць у арганізмах пазблленымі пітамінамі. Лечані гэтага хваробы вельмі проста: даці хварону пойманартасную ежу, у якой знайдзіцца алпаведнік вітамін. Сучасная набадельна грамадзянскі пітантны, заклаты і неспакой вілікінамі так-жэ настачае зларове ежу ѿзумы, настакае любою. Для іх у святыні хрысьцінскай любоў ёсьць інвінчарнайшай кріміна моні і супакою і толькі там ёсьць пек для эбалаў душы сучаснага чалавека. Нельга заступіць яго нікім пізанім-эрзізам.

Сыр. Аўгустын шмат пераражкі і перадумай, пакуль лайкоў да глыбоке прауды: «Неспакойнае мабі серца, пакуль не спачне ў табе, о Божа!»

Съягтар Л.

## ХРЫСТОС МІЖ НАМИ

Калі Христос меўся амальны з гэтага съяту, тады ў разыўтальнім слове казаў да апосталаў: «Не пакину вас сіратамі, прыйду да вас» (Ів. 14, 18). І праўда, пасыць ўвіскрасеніем Христос з'явіўся ініціа апостолам, але ўышоўши на неба, не з'явіўся болыу ў целе. Францішак Багушэвіч у

верши «Праўда», просчы Бога, каб Хрыстос прымішоў другі раз на землю, не забываючы да дзяды: «Прыдай баз цела», каб людзі зноў не расцяпілі.

Але ці-ж Бог на ведзе сваіх дзівзверей? Ештэ міба ведзе людзі, іхною слабасцю і варядомства, але ведзе й іхніх іхненіх да добра, да прауды, злезі таго не каму іншаму, чылькі людзімі какі, што прыйдзе да іх. І не азін чы аругі раз, але заўсёды «хлід», і чы трох збірунца ў імя Мае, там і Я спраде ён (Мат. 18, 20).

Дык Хрыстос можа быць і ёсьць сініні між намі? Ештэ, усподы, да Яго ніраўшы, а наят самі шукноў. Яго, але толькі дзеялі таго, што спаліўшы атрымліваць ад Яго ніхнія дачыніні карысны. Ведама, што Хрыстос ёсьць, каб суніцца, павітрымовіцца, багаславіцца.

Больші таго. Ужо пасланапец кікаў: «Кулы мы ўсіні ад луха Тынаг, кулы ўячы ад алічча Тынаг?». Каліб і я на небі узмініў, Ты там: калі-б дожан памеялі зрабіць. Ты ў тым! Калі-б крываі ў съільніці я зліў і на самым канцы мора асес, руха Тынаг і Ты наладзі-а, міне, і праціна Тынаг мілія-блізнес (Пс. 138, 7-10). Дблы гаспадар Ніколі не забывацься ад спадніні: калі каласіца расыні — цешніка, калі пусгальствем абрастасце — суму і шукаве разы. Туты ён начын съягтараў злагадзе, каб зінчысі спасаў-ратаніце, ае, каб не зімраліся масалёткі праца яго.

А на беларускай разігненіе віве... Божа, чаго там не запольцілі?! Якож толькі пустазельна не расло? і вінарадзі-бумажка, і вікерычнічка, і зусім атручаваніца духовай жыцьці. Але разіны істайлі у душы беларускага народу крываівіе янчэ не азін рана. Але калі ўзяліхі душу Христос стаіва насладніца, бо сіе зларовы патрабуюць вірту памітана, якія хорны (Лук. 5, 31).

Але шы мае ёсьць людзі, якія ўячыюць ад Христы ў тымі месцах, зде запущаніца голас Яго. Ці мае ёсьць між намі такіх, што стаіваюць схаваніца ад Христы і замкніцу перад Ім усе лізвіны свае душы і серца? Але ях Христос не пакі-

Мавах А.

## Адзін з сямёх

Сучаснае жыцьці ў некаторых асродках стаіса на толькі сваеімі, што затэрпачаўшы наявіт наіпрынцыпнейшыя панікнічны грахонасці некаторымі учынкамі наявіт і тады, калі гэтага ўчынкі ёсьць злочынамі.

Ведаючы добра гэтага суніце звязніца, наявіт некаторыя съягтары не закрываюць таго спрабаваць у сваіх душпастырскіх лібеніцы, уважаючы, што іх голас і так будзе голасам гукавачага ў пустыні.

Адным з таіх грах, які ў сучасных ненармальных эміграцыйных умовах пашыраеща, як

інейская заразнай хвароба, але ад якіх найчасцей, якія згаварыўшыся, стаіваюць ахвічаны, ёсьць трычічністасі.

Тамі азін, што гэтакі маўчаніне некама можа вытасціца апрабуванічном, але наят служыць прычынай для прыгушывання суніці, да бяс-турбогата малярнай ўпаку і да стравіннае духовай руіні, неслькі ад ім мачын. Гэтага тымы больш уважаемі неадхілоні, што на эміграціі знайшоўся юнімалізм без балыка, без мапы, наят візіях прычынамі, якія дзікімі

небіспечних спакусьливих абстиніах. Да іх у першу чаргу хаджаселлі б'яральдіз гэтых не-калькі шырый слоў перасцікі.

З якога-блізішна не звыртаць увагу на начынты грэх, забейсы прахозініца сънчэрдичні ягоною вінкую руйнавашу дзеіньсць.

Хрысціянскія разлікі зачіске начынты грэх да смекх галоўных грэху. Плошныя начынты грэхі ўсе наўбояўшы агінага образою Бога. — Гэта за іх Хрыстос мусіць шкірце страшнай ганбі і бічавані.

Плошныя органы Бог прызначылы для размнажэння людзінога роду. Ім Бог заўсіміца спасае сілы, каб прадаўжыць Ягоны творчы акт, але дзеяя гэтага Бог устанавіў сужнства. Таму ў сужнства плошныя зносяні ўсе толькі заборонены, але назывы сънчэрдичні сужнікім абязнікам і багаслаўлюцца.

Калі-ж пехта начынты ўжываша сілу плошных члены на неўкініх іштатах, да забра на дзойдзе. І запраўмы з гэтага пастасце распуста якік віде на ганбенага каніца ту на зямлі і да вечнага загібелі ў будучым жыцці.

Калі-б нехта спытуў: як моіжа быць той самы чыннак у азых абстиніах дазованіем і наўсет багаслаўленіем, а ў іншых заборонены і зачіске да страшных злочынў? Дык іншай галіне толькі наўвок сібе і знойдзе гэтых чыннаку шмат. Агонь на пецы ўсіхъ багаслаўленіем: для чалавека; ён і грец, ён і кути гатуе, а паарасіці агнію на хане — спаліц' усі і кані Узору не ўчыніш, дык і сім згарыш. Нох у руках лекара-хурупа ратуе неады жынкы хворабы, а той самае юх у руках катарзінія. Утробы ўнізаравешайшага чалавека. Ші малі атрутных зблізу і хэмкалізу ў руках аптэкар пафарараваць на надзейных лекі, а ты самае речы ў руках злачынна прычыненіца да іншынных іншынныхъ. Такі парадак на съвёце і на тое Бог даў чалавеку розы і полю, каб з іх прынесьці паводы Яго сыктое юлі.

З гэлічай хурупаха жынкы распушта злы́нешча жаралом страшнага упалау.

Таму, хто думе толькі аб плошных зносяніах, няма чаго! Я гарывары, ад неўкіх вымішліх ішак, ад любові Бога, бажыцьшыкі, грамадзкія працы, іл агулам ад неўкоі любові. Гэта была-блізішна тратя часу. Маральны ўпалау чалавек таго высоцы ўзімніца ні можа, — ён марыш толькі кім: аб ўсіміх кутку. Там ён і душою і целах. Замест узімніца ўхер, ён скочаваніца ўні, і біза, калі ў час не скамянецца і ні стры-меніца.

З грамадзкага гэлічай начынты грэх злы́нешча наўбояўным разбуразільнымі самых асноўных пазалічнай дзяржавы — съмежнага жыцця. Толькі там і грамада і дзяржава монішы, зле сім здаворана. А сім'я здаворана так, дзе башкі ёсьць запраўмы зчынны і чистымі. Рас-

пусыніца міколя ія здолына чесна выконваць абавязку міколя, хоць і мае злагімісць пускавы на съвёт дзядзік. Гэтак сама распушткі на здолыне быць часным бацькам.

Калі хто лічыць не жанаты шукае прынадзялых зносяні, дык іншай перш падумавае, чы ханду́бы ён мен шаею жонкою такую, у якое ад дзяўчынства і успаміну не асталосі? Палобіні пытанье алоніца і да дзяўчут. А хіба-ахвотнікі гэткіх прымалковых зносяній на думачыю ад сваім будучымі смекхамі, зогішчым? Але іншай ханду́бы ведаюць, што нельга спаздзяліцца цінла з такога сінекага ногініча, дзе скользініца людзі, кіяя разні спалілі ў грахобных зносяніах усе сае лепішы, іншынімі пачувані.

З гісторыі ўсіх зобра ведама, што ўпалау наступна Рымская імперыя пачаўшы да раскладу сінекага жыцця. Найгоршымі ворагамі магутнае імперыі стаўшы начынты грэх.

З мэдзінскага гэлічай ведама, што начынты грэх злы́нешча крываюць аланеа з трох грамадзкіх хваробаў — прапраціў. Іншыя віннікі хваробы, іхні ёнцы нанялі, паходзілі з таго самага крываюць, а гэта хіба наўліпеніе доказаўшыкіх інклюзін.

Тады калі чистае і чеснае жыцціе злы́нешча наўліпеніем спосабае, каб заханець духовую і палесную бадзярэсць, дык усіхъ плошных грахобных зносяній прычыненіца да пашырэньня агінных хвароб — прапраціў. Але начынты грэх злы́нешча хваробы дзілі аланічніца ўхмылковым атупленнем (ананісты і хорамі на прарыні) і німала з іх вар'інне. Віннікі хваробы чалавек самае гідніца і стыльства прызнаніца да святых хваробы, — ши траба лепшыра доказаўшыкіх інклюзін.

Усё гэта так сажаж не адзін, але плошныя зносянія маюць магутную прынадзь — прыемнісць. Аднаніх хвільевід прыемнісць, якія вільготае па сабе чистыя нісмаку і съвільдама прыянісць, як іхой у чынном асироўладзі сораніа ў заінкунуць, іні ёсьць хоні азін злочыні, іні не меў-бы неічнай прыемнісці? Ці азін атруга мае прыемнісць, якія саробіць на шукар, але нікто ею справа не сапоўдзіць. Да хіба на ведама, што кожная пастка мае сваю прынадзь? Дык іншыя начынты грэх, іні ставіць пастку на душу і цела чалавека, каб на мей прынадзь? Але неслы запілішчанія очы на тое, што за прынадзюю крываюць.

Жывёлы ў жынці кіруюць іншыністкамі; іншыністкамі асверагаюць іх ад неўкінісцай, дзіламаюць зналіхідзін пажыні, іншыністкі рутлюе іх плошныя зносяніемі так, што яны іх не науджуцьшы. Чалавек-ж даны разуму, каб ім кіравацца ў жыцці. І вельмі дріна канічае той, хто свой

розум аддае на паслугу візкім іншыністкам і плошнымі прыхілкамі. Гэткі ўпалау страшніна панікае чалавека.

На эмігрантскіх маральнах ўпалау утрыа школы. Акрамя таго, што маральны ўпалау гарынічы і сам філічні гібес, да таго ён пляніні у пачох чужыннай гонірі гораду, якія астабліле ў так нешматлікіх рэйсаў бараццаўшы за лепшыну будучыні гораду. Таму начынты грэх эмігранта ёсьць на толькі грэхам супроць Бога, але і злоз-

чынам супраць свайго народу. Варта звязніцу на гэта асаблівую ўбагу дэлі таго, што вельмі часта маральны ўпалау людзі стараюцца ўлькіць аз разліг, каб загуашыні голос слабы суполні і спакойні скочаваніа ў блюзіно.

Калі каму ўжо трапілася начынсьце ўпасыні, дык хай паслухае голас Бога, голас народу, голас грамады, і голас слабы сужніні і чымкут-чэй напірніе сваю памылку.

## Масква — „трэці Рым“

Захопіцкай дзеіньсцісі кожнае імперыялістичнае дзяржаваў апрашася на нейкай спасаўлівай філізіроўкі, якія абрэтуюць гэту дзеіньсцісі і пабуждаюць да наступу. Звычайні азінкі наўвоніках, яна стараецца прыбрэць іншую віпратку, якую чыніць спасіць справядлівасці.

Мы, беларусы, дык, і не адзін гол, шмат ціркелі з імперыялістичных аптытуў наўшыні суседзяў, і сінія юніс нашых бажыцьшыні перажывае базай, што наўміжайшую акупациі. Сеінічнай валарадзі Беларусі стараецца ўпалау ўсіх пананіе на толькі на красе, але і на народнаю дзюніро. Таму базы зусім наимеснін, прыглінчана з гісторычнага гэлічай да аднае з тых захопіцкіх ішаку нашага ўхозніні га суседа, якія было крываюць начыніцісі на прыціпі гісторыі ўсіх беларусаў і чынне не загінуло, што сінія — наўздор, прыбрэць іншую форму, стае пагрозаю для ўсего съвёту. Замест яго выказаванія азінкімі словамі: Маскін — трэці Рым.

Тэорыя аб Маскве — трэцім Рыме пачала складацца ў каніне XV в. і кінецтвова афорызіравацца на пачатку XVI в. Да яе пачатыння прычыніліся да неічнай азін злочыні: ўпалау Візантіі і азінічнай азінічнай Уніяціі. Но візантіі, яна стараецца пакінуць наўвонікі пагрозаю, што рашонічы голас у іх мае съвінічы, іхнія ўзлазы — імперыя. Гэткім чынам запачаткувае новая форма ўзлазы назэрнінімі на прыціпі гісторыі ўсіх беларусаў і чынне не загінуло, што сінія — наўздор, прыбрэць іншую форму, стае пагрозаю для ўсего съвёту. Замест яго выказаванія азінкімі словамі: У маскіні — трэці дзяржавы формі пагрозаючы азінічністкамі з Візантіі ўтварыцца ў Маскву.

У Візантіі да 326 г. быў звычайні епіскап, папаснікавані Іраклійскім мітраполітам; ішпор тады утвараўшы патрэхаркі і моні патрэхаркіх хут-штабічных патрэхаркатаў і моні патрэхаркатаў. Но візантіі азінічнай азінічнай Уніяціі да пачатку іх патрэхаркатаў на дні патрэхаркатаў на дні патрэхаркатаў. На дні патрэхаркатаў Саборы (381) Канстантынопольскі патрэхарк паводзялі 3-тэ канону атрымальну першы мейсці паслышы Рымскага патрэхарка, таму што «гэты горад быў другім Рымам». На чынцаўрты съвінічні Саборы (451) ужо Візантыйскі патрэхарк «новага Рыму» сігніраваў на робіні працы з старым Рымам, але быў моні закалоты да падножжа гігантаў так, што падножжа падножжа.

Карані гэтага тэрору траба шукані ажна ў дзяржаваў-інкоронных рифорах Рымскага імперыялістичнага патрэхаркатаў і моні патрэхаркатаў хут-штабічных патрэхаркатаў і моні патрэхаркатаў. На дні патрэхаркатаў хут-штабічных патрэхаркатаў і моні патрэхаркатаў паслышы гэтымі прычынінамі мела быць спалкова-дзіністичнай, і на паслышы гэтымі прычынінамі мела быць абсолютнай манархіі. Вось-ж стаіць Рым, якія было моні закалоты да падножжа гігантаў такіх інхіпісі атартызісі бісці Апостальскага Пасада. Уз гэты вельмі амбікоўвалі новы дзяржаваў-інкоронны патрэхаркатаў і моні патрэхаркатаў Канстантынію. В. Таму ён пастаўляўся знайсці для ажыннай-уленыні святыя ішаку новую ста-

лізу ў больш дагодным дзеле гэтага мейсцы. Канстантыні скірвай свайгі горад на Усход; на той Усход, дзе юнішы быў зімів трашыні вавілонска-сірыйскіх, египетскіх і перскіх неамбіланічных заспакі, якіх азілаваўся боскі культ. У савіх мэрганізаніх ён не аблымісі.

Сталіці Рымская імперыя ў 326 г. пераносіла ў невільничэску загатага часу места на ўзбядару — Візантію, якія было зімів трашыні вавілонска-сірыйскіх, египетскіх і перскіх неамбіланічных заспакі, якіх азілаваўся боскі культ. У савіх мэрганізаніх ён не аблымісі.

Мы, беларусы, дык, і не адзін гол, шмат ціркелі з імперыялістичных аптытуў наўшыні суседзяў, і сінія юніс нашых бажыцьшыні перажывае базай, што рашонічы голас у іх мае съвінічы, іхнія ўзлазы — імперыя. Гэткім чынам запачаткувае новая форма ўзлазы назэрнінімі на прыціпі гісторыі ўсіх беларусаў і чынне не загінуло, што сінія — наўздор, прыбрэць іншую форму, стае пагрозаю для ўсего съвёту. Замест яго выказаванія азінкімі словамі: У маскіні — трэці дзяржавы формі пагрозаючы азінічністкамі з Візантіі да Маскву.

У Візантіі да 326 г. быў звычайні епіскап, папаснікавані Іраклійскім мітраполітам; ішпор тады утвараўшы патрэхаркі і моні патрэхаркіх хут-штабічных патрэхаркатаў і моні патрэхаркатаў. Но візантіі азінічнай азінічнай Уніяціі да пачатку іх патрэхаркатаў на дні патрэхаркатаў на дні патрэхаркатаў. На дні патрэхаркатаў хут-штабічных патрэхаркатаў і моні патрэхаркатаў Саборы (381) Канстантынопольскі патрэхарк паводзялі 3-тэ канону атрымальну першы мейсці паслышы Рымскага патрэхарка, таму што «гэты горад быў другім Рымам». На чынцаўрты съвінічні Саборы (451) ужо Візантыйскі патрэхарк «новага Рыму» сігніраваў на робіні працы з старым Рымам, але быў моні закалоты да падножжа гігантаў так, што падножжа падножжа.

Час паслэу Царкоў узімі пагрозаю, тэрору, турку, турку на Візантыйскую імперыю, таму чынота дзіўнага, што візантыйскі патрэхаркі ўзімі гэтага звоне небяспекі хутка паслышы

пальцев старающа лавесын Церкви да пасед-  
наным, каб з гэтэг матгы скэрстэйс да ўн-  
санынам свае дэлжрээн. Азлик насасен юмж-  
саммын и паслужимын эхарах насенны низ-  
говд и ворслжисийн да старого Рыму, билэг  
цижээ амькалдэвч, чым насадцэд. Бэя нийвх  
ийнхүү асталтай сэргэйс плаяншид. 1073 т.г.  
и 1112 т., а нават фармальнын рэлгийн пасед-  
нанын (үнж) у 1274 т.н, на Ліенскім Саборы и 1349 т.  
на Флорентийским Саборы, хутха разры-  
вался, напактуяшна на супрану парокхах да Рым-  
ни балжиний епархах.

Для закріплення нашої справи, асабівле зна-  
чніше має Франкійський Собор, бо на ім акт  
Унії поруч візантійської імператора із Патріар-  
хом підписує також мігрантом «уске Риму Ім-  
ператру разом з длегатом ад Маскобської Царкви, ї  
особе судильської еп. Апракши. Аднак як ві-  
зантійська церква, так і У маскобському супільстві  
акціонізація підвиднімною Царкою. У Візантій-  
ському духовенстві згуртуванням наоколі єфеська міт-  
рополія відтворила такі варожі за Риму насторі,  
що імператор Іван VIII Палеолог да каноні святій-  
го жицья не відкладався аббесниці унії. Унії  
а У маскобській Церкви уважаній мітр. Ізма-  
зара, за тое, що на багато злуженії начальі помі-  
шали ім'я папи. На Баладі і на Україні гетя-  
їні праїнавала яиччя некі час, але так-же на  
Ізма.

Калі траха скакаўшы паскія гэтата заранне — у 1454 г. тут занёл Канстанцінопаль, злык гэтага вікальца на західнай губе ўзбережжы Усходняй у Маскве — яшчэ цікоты цітадель хрысціянства! І Праваслаўніцтва! — патрабуе сібе. Да старога Рыма у Маскве апісціл больші бык варока, а ноне другі Рим! Констанцінополь, эйзен-  
гейм, архангелы, Талін, Кальвін, Гельсінкі, —  
Цар падбачыў, што становішча абаронцы  
Праваслаўя можа быць вельмі добрым пры-  
крыжніцам! для нападу на землю Беларусь-  
(пойны) ў 1494, 1500, 1503 т. з.); і для зрыван-  
ня ўсіх мірных даговораў падпісаных з гэтага  
авенію...  
— Тады быць зроблены апошні крок — аб-

злуск у малагаштских руках. Гагачевские расчи-  
стка духовенства стала зеленою вишкою. Ноў-  
городскі арх. Геніял (1484—1504) так жалуе-  
ся на канцыдату ў святары: «Прывядзю ся  
мужжык, я загадаю даць чытань Апостала, а  
ін і ступіць на ўмес; каки паслістъ даць, — і  
на тымъ ледзе броздзішъ». Кажаю хоць прыкты-  
пішь; ты гаворыши иму алено, а ён зусімъ другое.  
Кажаши начынчай з забукі, а ён пачувчыўшыся  
трохі алпрошаўшы зусімъ, на хоча начынчай.  
А капі на вісцяйшай такога, міне жалашца: такая  
зимы, узадзка, не можамъ зіміць, хто-б хіну-  
еся за граматы». Бяз суміні, шо на уходзе ад  
Ноўгурда пажаленіе было яшчэ горшымъ.

Нічого дізьлага талы, што духовенствта такою  
яркоюю він мела алжай рахавані сибе за ви-  
браним апіршыма Христосом Царкви, але з  
уплаком Константинона мусіла жаткы апі-  
ршыма наелде знайсін. Да жатгы саға ві-  
заңтыкіці цазарланап уйсем запусынан  
жыбансы катарлық. **Максим Танк**, нічого дізьгана-

яму цары Василь III, а тымбольш Іван «і тэзны запачаткані запраудны наступ суп- нязык

і тому єю узло і велич пераносу на пада хонь «екварнага», каб самому менш разважаць.

На жаль знайшлося лише мала прыхільниця гэтая тэорыі. Таму нічога дзіўнага, што так злосна

шевсь народська крикунадальність, стала літературною предрасудкою». Віась ШІ першою разом з Ернестом Гарднером видали роман «Російська самодіяльність в мітрапалітії» у 1521 р. і також самоліта мітрапаліт — ад тієї часу маскоукраїнські мітрапаліти аванчильних народжень уразливими. За чайників ШІ і Івана У мітрапалітів писалися «загадки» — з іх тобто у складі іншими мусіл «заборонені зразки», а (ссыль. Філіпп) був замарзаний на загаду У Маскоукраїнські Кримілі були заведені тайни — а з кримськіс пазливільною відібрали життя. Мітрапаліти примушувались до позиції панівницької дезерти, м. Даниїл да́р разом з ШІ у його першій жонки Саламіною таго, як готу разом. Війтіцькі патріархів. Самому Саламіону мітрапаліту слід було відмежити від інших скампірамітав'їм сібі у вакох грамматів.

— усі паstryчми ї маючи, хо ю налагам  
на манашу волірти, нема галаси і клі-  
шів на помсту. Паскы ристага мітрапаліт  
шильп шару. Праўши щар збіу і въ чес-  
церу — спровіз ерътка «жмодству-  
щима» установлено такан іноквітама, якое і  
разе не было: щар загаду «коымы языки ре-  
нных огни предати»\*.

надта-блъснувуся артикул, как пачъчи  
значени хонъ голубини злачности супър-  
въз і хуханства Ивана IV Грозни. Колъкъ  
лад ато ѹ съязнитъ! пагнуша луханства  
заруси; напр. у 1563 г., занайчи Полтава,  
полоцата ег. у градъ Ресе, с пачанъ ма-  
риопицъ у Дъльве. А колъкъ у сама Ресе  
і хрысантийскъ крамъ ягонъ верши ап-  
ли... З иго загаду быу замардаваны мір. Фі-  
зальтабъ абъ «трайни Рымъ».

гэтих і ю падобных фактах маскоўское  
известия добра ведала, алик на бывшы  
вест гэта апрадзела. Ичын съезда за съ-  
вітам Валонкім (1439—1515), які стварыў яшчэ  
тэорыю аб «агоўпремудром ковартве го-

Водя гата звіри ні толкі апраудився  
на маківські алочни, але якщо благається  
маків гата можна піддаваша їх азіму, але  
якщо лягач можна буде зразути пасхі-  
вські лозеві, калі пабачим, як сам сібе х-  
візувану альтар звіри гризта Україна, манах  
їх у лісіще да наріска руходаїз каузу:

Г. П. Федотов — Святые древней Руси. Париж, 187.

卷二十一 1947 年四月

ССРБ было здійніх толькі 4 епізоди, доки у 1947 р. іх було ще 79). Адничасна ліхаманівська тэмпам пачынца навязала «прывізеніе адносяніі» з іншынніціальными аўтакефалістамі Царквой, прылучыў расейскім зарубежным народкунам грамады і прымыла да висылкана розных залегніц у баё канцы смету на савецкіх самадэтах. Ніччанын дагэтуль руко; весь хроніка прычынніція да Маскі. Патрыярхату: Грузія 13-Х-1943, Украіна 1944, Беларусь 1944, Эстонія 5-III-1945, Бугарыя 6-IV-1945, Югославія 1945, Румынія 12-V-1946. «Палонініція» саю. Патрыярху ў сав. Зімлю 20-V—10-VI-1945 і адносяніі ўсходніх Патрыярхі, ч. Епістыл падпіздаўшчына Маскіне 29-VII-1945. Філыцынды (расейская эпіт.) 28-IX-1945, ліквідацыя Гр-кат. Царквы на Украіне 1946, далей адна за аднойн прылучыўшчына праваслаўных грамад Чахчаджанчыны, Маджарчыны, Аўстріі, Німеччыны, Амбрзіі, Кітаю. У студэнтскія гады роды радасна агілізація Маскве Албанскай прафесіі. Дзеяцініція. У 1946 г. была абелга ўсець съмет сэнсацыйная вестка, што Маскўскі Патрыарх рабіць старанін, каб скінчыць на Маскве Успенскай-Сабор. Усходніх патрыярхі, за вынікамі аднаго, пастасція на-прыхільнікі да гэтаага праекту і Сабор аложана, але старанін ідуць далей.

Якіх запрудніх мытых Масквы ў гэтых «старанін» можна зদавеніць за пастасцю Сабору, які альбітъ ў Маскве 8-19 ліпеня 1948 г. (з на-годаў Украінскага сълікаванія 500 югодкі Аўтакефаліст Расейскай Праваслаўнай Царкве, але зато ёсьце шмат нападу) супраць Экуменічнай Рады ў Амстэрдаме і Каталіцкай Царкве, перадусы супроць Папы, за якіх «антимазратичны юнкінік» — амаль слова ў слова пад-торна тое, абы чым штодзенна расылісцяна камуністычна газета «Правда».

І гэта ўсё здзеніца тады, калі салавеенік візываючы за Праваслаўе стаўлі сабе раней і сініні ставіні такія пытанні: «Хай у мінульны мы на раз паздаваць маральныя дэлінейкі, паздава-наніага перакрэсніні, карычынъ Царквы і, паз-зважочы на гэта, на грэціні Праваслаўні Намес-нікі, як стаў», так і стаіні вечна новы, вечна непахісна, пашырочы і абарончыко Христову науку і будзе стаіць так да канца смету, і ніякі «пікоўлячы» вароты не перамогут яго». (Mat. 16, 18).

а. Лазар.

## Пацяшаючы знак часу

Упрыгожаным вуліцамі старавестнай «сталіцы смету» прыпалаю ў арганізованыя нарады з сънягамі і пульканічнымі кіччамі ды чароўна-натаўнікі гімнамі больш паўмінёна маладых

Сеніны палажніце на толькі пагоршалася, што шыроканедзялі часапіс «Праваслаўная Русь» у №р. 17 з 1948 г. змушаны быў напісаць «кры-пера і съязямі абымты словы» і на пытанніе «Благодатна ли советская Церковь?», алказаць рашчыша: Не!

На будзені падтары тут, але успомні, што на старонках іншых праваслаўных газет і час-пісай сусіджаючыя шмат пастршынія пытанні і алказы. Но будзем вій займацца, але звёрнені угаву на то іншое.

Для кожнага аўтакефалічнага нацэраліста, як і для тых, што мусілі шмат выцярпець ад «стрынга Рыму» з дні на дзень стае яснінейшы, што наўку манаха Элеазаравіча манастыра Фліфер прапрацаваў Рым — трапі Рым, стаўся для прывячеся маскоўскіх злоты тых, чымі для неіму — назіраў наўку Нітица пра нацэраліста (Бэрніні), і здаенія не памыліся, калі скажам, што можа дапесці да палобных мытых.

Візіні гэткі канец ужо адчуў інтуїтыўна а. Ал. Шчечан, калі ў слыбі артыкуле: «Судыла візантыйскай тэократыі говорыць аб панавінні хваробе расейскай царкоўнай съведомасці і раздзілі, перамагы яе цыяровымі і ўзбіжкімі углыблением у трагічную лекцию візантыйскага тэократы, бо ёкіні не пакаешеся, усе та-ж па-гінедзе» (Праваслаўная мысль. Вып. V, 1947 г., с. 144).

Глыбокую праўду кажа народнае мудрасць: «Дзяды збізі волу мосіц, — рука алаврэніа і збізі падбесіц». Зданом «стрынга Рыму» шмат пернаючыя хрыні і сльбі, але якіх у ім звылілесе не адна трэціна, таму карысташа іх далей вельмі небічнечна.

Зрэштою сучасні съвет наувачыні горкім мі-нульным адроўненіем розных паданін і зразы ад запруднішы. Эрзаны «зругота» і «стрынга Рым» аж занадта візідочны. «Другі Рым» залежыць на малаганіанскае Улады і ў беспераскрайні залежнісці мае толькі к. 200.000 вернікаў; а «стрынга Рым» танцует пад здуну бяздзёнікаў і сал-зібіців візантійчыні хрысціянства. Толькі стары запруды Рым з савім Патрыархом Намес-нікі, як стаў, так і стаіні вечна новы, вечна непахісна, пашырочы і абарончыко Христову науку і будзе стаіць так да канца смету, і ніякі «пікоўлячы» вароты не перамогут яго». (Mat. 16, 18).

\*) Михаіл Свяценнік — Положеніе Перавіні ў Савецкій Рэспублікі, Іерусалим, 1951 г., с. 95.

занузыстайшай дэлегатату і дэлегатак малазое аз-радызіскіе разлігійные акты. Між імі — прад-стадунікі 52 народу з усіго свету.

«Мы здзені перы», — громела адуслю. Хры-стосе перамаге! Хрыстос валалярны! Хрыстос заглаве! Яму прыходзі мы пасыцьці наша-род ды наші съветы! То-же на чырвона-зялікі пажар изронаўгага Рыму — гэта пажар Бож-кіе любось і прамудрасці на зямлі. Во рэлігіі наўмы часоў!»

Сырыі падтрымлівалі да хаканага Белага Айна, бо «чымбаліць яго ненавішчы ворагі, тымболіць мы яго любімі».

Глыбокаўзрашчаны і парычайчы сваёй величы ды сапсцяжынсцю сълікавальна-кан-грэскія віпрызы прынцыгілі візантыйнае мора лю-дзей, — казаў-бы: узесь съвет і краі паднілі на ногі і аўлакнілі шківасцю. Восто глаўнайшын на тых іншых?

1. Штодзенныя съятия літургіі пра базылі-ках, дзе ўсё гэтая, атгэй Божым націхненіем, ма-дзялае маса засідаўся супольнай малітвай, уз-дылімуючы і сплаўляючы ў адуху духову су-цыльласць супольным сълевам: словамі Божым, мы Ніхвайнейшай Эухарыстыйні (Съліпры-чысцем).

2. Небажніцтва «Дарогі Крыж» ў асвячын-ним муніципаю кіркію Колбэзю ў познавальнікай настрабаўнікі з съвекамі ў руках, на якім самык-ж съвекі ўзелельнікі сказаў 14 га-рачападобных прамоў.

2. Мадрін - мацішкай сінія пітніці Тайні Жыгана Ружаны — на вілазінім мар-муромы Альбініскі Сталынёне, пакую прыгода выканаў падтараста дзічайт у экзотычных стро-ях пад музыкальныя накалыкі акоўнічымік-хэ-ледзізмічнайшай маэстро. Глаздзяліся на гэта не як на тэатральную сінзу, а як на цулуноў-надзюжную злену зімніх ангелів. Слухаю і зі-дзівісце Узяжансіе іншых выказы, бо яно за-хапляла і ўносила ў засыті: разбуджалда вы-шыўшыя зумкі і жадані.

4. Гімнічныя юнікія канікүры; ізяй-намускуснай глубоку-сведамлячынай каніфран-цыя, разнавінены.

5. А ў цэнтральным пункcie ахвадаў — «съвя-тая почва на раздзіні мітленіні съвяті! Апоўні-чы съв. Літургія на плошчы Сы. Петра перад чаробна ілюмінаванай Архібазылікай іх сітні-мі тысікі съвєтавочай у руках маладельнікі з якімі прац узесі горад гадзінай спілніліся яны сю-да. Відвяды і слухоўчы на нівамысціяй сініні і съвятынічнай дзіцячыні Каталіцізму, той можа мене неісьце ўзбіць, але узрэзісні тэнай вя-зізарнай рэлігійнай-адралістичнай віпрызы, зак-роеас і прадзесене ў таікі гігантызмам. Дала-яна маністраухова сухова-сашынай Узымы, дала-на-пераможнік алтор із алакіў той зілакіркунскай дэмагогіі, сължэлажанаму ў Варшаве Камін-фору.

Жыне, знача ізяйна-духова - адпорная сіла супроты гэнаму катынству!

Жыне Бог і Ягоны Валалярства між наро-дамі!

Алісанія тут вілікай падзея магутнасць Ката-лікое Акцы, ёсыць добрым знакам гэтага — знакам наўхіх аплакалітчыных часоў. Дрыгіч.

# Ці малпы могуць гаварыць?

Питанне аб тым, ці зльвары здольны гаварыць, злумна пікавіла прыроднік, як і фізічні фізы. Доследцы і вонкайшы назіральні пісы па-казвалі, што чалавекападобныя малпы маюць нешта падобнае да мовы, а на ёйнейкі гукі. Аднак у сябіху сучасніе мікрозантамічныя наукаў малгү гэмын дагдакі аказалі зусім беспадставнымі. Пайменія: на чалавека нашае мовы складаюцца аж чатыры камплексы: слухавы, разумоўскіх, монархавы і камплекс руху чыгніць твару й горы.

Што да першага слухавога камплексу, дзьы ў зльвару ўсімі добара развойті, начы лепши, чым у чалавека, бо ім змісьце больш патрорны да самабарони.

Другі камплекс разумоўско-псыкічны назіваецца разуменіем ланых зльвары, відавочны іх у лігічную чысласць. Гэты камплекс іншы зльвы асвярдком думанія месцілі ў шэршлі субстанцый пірамідных мазгавых глаудоў. Мазгавыя хвалы гэтых асвярдкоў прастаслупчыя малгуты пыгнічныя высокозарвантыя нервовых канарок аформленісць, як хвалы таўшчынёю да 1,5 см. У малпах ёсьць також гэткіх хвалы, але іншыя сігналы толькі 1-1,5 мм. Пры гэтых высокозарвантыя нервовых канарок ёсьць шмат меней. Дзелі гутата малпах разуменіем, як разуме чалавек, як не зна-тамічны падставаў. У нетармальных людзей т. зв. імбібліі бачны напр.: што хвалы ёсьць у 2-3 разы таўшчынішь, чыншы ў нарамнінага, хоць бы ў лігічнага чалавека. Тану мова і думаніе Імбібліі абзембажанія.

Трэці камплекс гэта ёсьць руховы асвярдок мовы Броока. Гэты камплекс змянчыў ўміжнасць на левім і ўсімі мазгавых глаудах. Гэты асвярдок назіваецца афірмісцем, інавонак устрыйтых зміслювых пянянін. На помеху тым прымозілі чашыбрэты камплекс чылгараду разыўту твару і горы, якія дзяланіні афірмішы патрорны гукі. Усе гэтакі асвярдокі ёсьць сініца і пізун пачуанін, так што ў нормальных людзей працу-юшь бесперайона.

Калі глянем на малпі малпай, дык трэцяга камплексу — рухавога асвярдку мовы зусім там не знаідзея. А як іншы асвярдок мовы, то реч ясна: што іншы іншіх і сплатуничны. Так што малпа можа крупіць сініцамі і пішчані, бо чашыбрэты камплекс іншруптуе твару і горы дзейнічнае добра, аднак сінусу ўласцівага мове разумнага чалавека, яна мець не можа.

Калі глянем прыкладна ў малпі найменшага зльвара, дык пабачым, што разумовы асвярдок яго ў соты разы большы, чымся ў любое малпу. Каморавік асвярдок мовы Броока ў зльвары ёсьць, але не так буйна разыўты, як у дарослага чалавека. Німа так-же ў дзяцей сплатуничны мік асвярдок разумовы і мотын. Гэтак сплатуничны разыўвашча ў веку 1-4 гады. Тому дзін сплатуничку крачыні, пасля пачынае разуменіе, гаварыць падэнінкі гукі, слова і наступна вяжа ўсіх лігічных сказы. У этым часе зльвара лёгка пучыць мовы.

Гэтак чалавек прыходзіць на светъ ў часі дзінны, каб магчы гаварыць і гэтых думанія разыўвашча ў меру росту дзінні, а малпа гэтых думанія не мае, малпі не ёсць разыўвашча.

Цікава, што ёсьць таякі хварабрый станы, калі ў чалавека перарываешца сплатуничны мік разумовы і мотын камплексамі, але я тады думаніе не спынінецца: тады чалавек разумеет, што да яго варонцы, але на моза азакваша, затое напр. можа апісаць. Гэты заневіша матарычна афірмішы.

На пытанніе ці зльвары, перадусы малпы, будуць некалькі гаварыць, граба азакаць інгатыну. Калі колькі заўсёды розныя кіні, кароні, карову, то як малпа можа разінь нешта іншее, як малпу? Мова ёсьць духовы скарбам зямнога вала-дара прыроды-чалавека, і вычынае так душуных, як і анатамічных даных, якіх на зямлі нікто не мае акрамя чалавека.

Др. Я. М.

## Брат, кітча цібе родны край!

(Артыкул надсласці ад адвака

«Алесь, ты поміні дарагі Палескія?»

Брат! Усё роўна альку ты, а-паз Гомель, чи з-пах Маріціба; і нах Буга, і нах Лінтар. Помніш, як і праводзіла цібе родныні, які, ба-гаславік, ішё на інвядзіліхіх? Помніш, як нахмурмы суронь бровы башы, даваўшы ка-роткі накад, не пасароміш які сініці? Помніш, як альянравілася твае сястра, хаваючы наўолна

наплыўшыя сілты, як твае дзяўчына маўкліва чакала ішё за лакоўніці і ларыла на памятку ўзорна вышынную кустачку?

Помніш? Іншы не забыліся таго разыўтальні-га дна. Яны не забыліся цібе. Ты быў іх горадас-ти ѿ спаліванінам; іншы на вераны думкамі аб твой сімверы. — яны чакаюць цібе — чакаюць

цибе твае родны, твае знаімый і суседзі. Чакае цібе Край. Ни той край, за каторы заклікалі цібе чырвоныя апрачыкі, стаіш за іх крывавага «баша-кую» да сымвёра; ни той край, каторы па-казвалі табо ў кіно і абы якім пісані падхалымі. — Цібе чакае Край, загаты за калючы дрот, пастаслены на калені; сяяць і благаты старатэвны краі тваіх слáўных проказ. Брат! Ты чуеш яго зору? Бране, іш чуеш ты? Ені там прыгушы-ны — ти мусіш стаіш яго рэчнікам. Ені там церпіш наўмысновы музік; як ножаш ты не па-дзяліш іх? Ці адрачышся ад нахаку роднае ма-ні?

Ені чакае шыбі ёні верны і з імі, як у апен-нюю налеко. Памажи яму! Ніжко ты не бываш яго блеснага твару, ніжко ты стаіш глухі на яго зору?

Брат! Ты стаіш не па гадох пажылым; вайна Украіла ў імбіблі твае юнацтва. Ты благаты перакыў на сваіх шляху. Твае дарогі — дарогі памашы-на, магіл і наракамін, але скажы працоў пе-рад сваіх супольнін: ці можна зраўніш твае стражданія з стражданіем твае Радзімы?

Ты якічы благаты ў сілу, ты якічы можаш шмат зрабіць у разох берзінгітou за сабоду і лепшую долю Беларусі. Абязні ўсё сабе і ажыны сирных тых, якія згубілі веру ў сваі сілы, згубілі поло-да бацькішы.

Твае браты гінуй ў наўроўным бою за сабо-ду роднага краю. Гінулі за тое, каб беларускія мацкі іх мучыліся на калгасных палёх і душных

## Дробнае здарэніне

Была восень. На полі і ў лесе жыцьцё заміра-ла, але ў гімназійнай бурсе яшо нізайці ажыло. З розных куткоў Беларусі пазыжыліся тулы школінай моладзі і ціхі прасі ўсё лета дом адразу замініўся ў вуліцы. Тан злубілісь было голасна і песела, толькі Алеся Ваір ужо каторы год яй Умёй зліпіць з вясёлым грамадзялоў сваіх сібіроў. Ені як алізак стараўся занінца куды не будзіць, у глухі куток аз розных шаламіл, не раўніць, як сабака ад лакуцівых мухай. Але якірас дзелі гэтага кокіні неспасаў стараўся яго зныці і хоці «енерпаракам» закруніць яго.

Праўда кужы, Алеся нікто пайменія не на-зылаў, звычайна кіліца Малікі, бімі намі хачуць, у бурсе міношкі былі больші ходны, як больші тропінкі.

Каму як каму, а Маліку дык заволіліся цір-пеш шмат да расцеўменнае грамады. То які мік ложкаў сінісць, то пад ложак загоніць, то «циганоў» па даргу пусціць, то прыбіць «куч-ку» на невялічку, то піскуноў шукаюць, то сыштыкі

фабрыкак, каб на лілі горкіх сым'е па сасланных найбліжэйшых родных і знаімых. Іншы гінулі за тое, каб тава ради і білікі на глубі раштакіх сіл у твары благот і канцэнтрацыйных ліхвар-ях. Іншы гінулі за тое, каб сестры і браты не знаілі зору яго, каб ты вінірушы да луку не выгнаны-кам, а паніграўным сінам слыгі народу. Чым не шкадзілі жыцьця ў абароне Божкі праваў і прыкзываніўшы. Іншы гінулі ў бацькі турмы твары, сяяць іншыя, якія зімінілі ўзары, а марод на мівольнай. Ніжко кроў тых, якіх «сініцы» снай падалі за братоў сваіх не абузілі ў табе знагарана духу? Ніжко ты не знаіліш злойштве ѿ сабе адзінага з іншых іх членіўцаў і пра-дзяліш іх чым? Ніжко ты не знаіліш злойштве ѿ сабе сілы да зленіні? Ніжко ты будзеш бязвізей-на чакае, каб іншыя прасцілі дарогу к роднаму краю, каб і ты можа перніці да сваіх родных і білікі? Шмат абы чым спыталі-бі іхе твае род-нія, — што скажаш ім тады? іш із сорама та-бе будзе глязіць ў імі? Твае дарогі і памашы-на, магіл і наракамін, але скажы працоў пе-рад сваіх супольнін: ці можна зраўніш твае стражданія з стражданіем твае Радзімы?

Ты якічы благаты ў сілу, ты якічы можаш шмат зрабіць у разох берзінгітou за сабоду і лепшую долю Беларусі. Абязні ўсё сабе і ажыны сирных тых, якія згубілі веру ў сваі сілы, згубілі поло-да бацькішы. За жыцьці і славу народу! За свабоду Радзімы! На змену ўлаўчым змагаром мы ізбім і ба-гаславіш нас Бог убачыць сьветлыя дні!

Г. П. М.

Пісаў-ж каб гроши за навуку прыслалі, а ён сам прыхеа... што гэты значыла-б?

— Зэршоу! сунку! пажымы ляздзілка з сівой дубгай бараюло, пачулы Алеся...

— Тата, што гэта сталася, што Вы прыхеаі так неспасленана, хіба мабіг ліста не атрымалі?

— Атрымалу, сунку, атрымалу, але ахказыць не меў чын, дак я вось і прыхеаі сам.

— Ды-ж чын ціфер рабіц?

— Або я ведаю што? Было як на ліх, а стада як на пуста. Яничак на туно блуц папутка упала і сівны минулася, дак чынтар я зусім жарак да гэлі.

Алесь маўчай, апунісцімы галаву.

— Чаму-ж ішеб аз аплата чынтар на зволыні, патыцяў башка, можа ты што нядобрае зрабіў, ці сказаў?

— Дане, яично, але дырэктар ін слухае, як я прашу.

— Калі так, дык пазем, нікому, лахаты. Казаў чицу на ішчупану башку. Можа налета, як Бог дасын, спор у гаспадары, дык тады дакончыш счай...

1 башка з сінам паволі начаць зібіраць ручы. Башкы ўзму перша клунку і панёс на ноз. Падарозе бы, прыходзічы калі вчыальчага пакою, стрынгую Козыру, таго западыку, што найблозы дакучай Алесю.

— Куды, Вы, дяздзілка з клункамі? азваўся Козыр.

— Павязу Алеся дамоў.

— Што, дамоў? Чаму?

— Німа чым плаціць, а не зволынілі аз аплата за навуку, дык што-ж рабінь?

— Пакачыці! Зашытусіца Козыр і ўчыціца за клунак. Як гэта не атрымала матуры, калі яна блizu што на носе?

— Кенсіка, дзені, але што-ж зробіш!

— Мы зараз, Ен вырываў клунку ў старога і папеў яго на алескую ложак.

Падарозе дакучыліся да яго іншым.

— Алея (перны раз да дубгай часу Козыр называў Алеся паменем) ішоў з імі да дырэктора.

— Дык ён толькі лаеша будзе, пробаваў апраўляцца Алесю.

— Нічога, мы так-жа ўмеем гэта низдрошы, а яшчэ чым Швайку, як тым хоць прыступіц. Ды што ты а сіні маўчыненне... рагант пакінуўся Козыр, чынтар брат сывет такі, што па-короецкіх віновада маткі сасы не зможа, бо і адана брынкі і другая па зубах ласкы.

— А што як дырэктар яго агозіці? шаштуя Швайку на саме вуха Козыра.

— Склазку зробім.

— Варта спытаць іншых, ці зголізьша.

— Можна...

Паважны міністэр бурсакоў — кароткая нара-да і... з грукатамі зачыніці дэльверы, за трымі старэйшымі бурсакамі.

Аж звынай ходнік пад крокамі трох юнакоў і Алесь этмы разам не адстаяў ад сваіх саброў.

З дырэкторам разомства неспасленана была кароткая. Не былі патрабовны ані дубгай гутар-кі, ані востры язык. Пабачыўшы дэльтагроу як трах вучыні і іхні паважныя абліччы, а перад усімі інчарасцю, эта ратаваніня свайго сабры, дырэктар ахакаў коратка.

— Добра, добра, зробім усё мягчынае, хай банска спакойні ёззе даюмо.

— Далякоў! казаў Алесь.

— І мы зляжкем паважнаному дырэктуру ад імені ўсіх матурыстак.

Чуні на подбегам гналісці ины ў бурску.

— Вось башыце, казаў Козыр да аlessевата башкы, гаворілі што зволыніц і зволыніў. Яничак і ў бурску нешта скамбінум.

— Ох, злёткі, як вы будзеце камбінаваць, калі тут будзе ўсе Ѽгткі самімы. Ужо бульбы і круп і ў мене хопін на гэто доло.

На разыўтаніне башкы ластаў свой хатылек і апаражыў яго, азланочки ўсё Алесю.

— А што-ж Вы будзеце сесыі дарожаю?

— Бэрн, бэрн, я не галодны. Ты ўсё казаў, што яны ліхі, а яны башчыкі які... Ну сівай! І стары паехаў наезд аззін.

На вічыры гэтага-ж зно калі Козыр насыніў солі ў ложкі языкатуму Мінкею, як той загаўварыўся з суседамі дык у агульных схунах не бравакала Аlessевіта голасу. Калі-ж пасля вічыры азін з першыкаясцікай ушавіўшы ў пакой матурыстак, дык зусім забыўся з панталуку, бо ў пакой быў толькі азін Алесь і ён сідзеў за столом і нешта паважна пісаў, ды сам першы азваўся да ўхолізчага:

—Ты чаго?

— Я шукаў Трапіча, во не разумею гэтае фізікі, і паказаў на свой сыштак.

— Пакажы соды, што там гэткае незразумелае. І Алесь азсануў на босі свое кніжкі і сыштакі, шылько пісьмансцю пачула глыбінчу малозашумі сабру, што ў ім ніякіх было дабачыць яшчэ ўчарашніга аллюната Маліка.

Непраоконта мініста для бурсакоў і для са-мае бурскіх дробнае здарынне з Мілкім. Шылько прызыні, бышым висенным жыватворнымі праменем, даканала того, што не могілі зрабіць ніякіх съмешак і гвалты. І нават сам Алесь не заўбажаў. Калі ён перастаў быць для сваіх саброў Маліком.

## ЕРУЗАЛІМ

(Прадаўжэнне).

### ВАЖНЕЙШЫЯ БУДЫНКИ.

Акрамя вышэй пералічаных будынкаў у Еру-залиме бысьць шмат іншых так ролігійных, як і съвецкіх, якія вырозыніваюцца спалік іншых.

У новым месцы на вуліцы са, Юліяна зільяр-таве на сібе узяту вілкі будынку з високім вежа-жамі на аздоме языкасткіх місцоў змяніла пераважна камістыкі. На вельміх пляцох у Ерузалиме такіх камістыкіх будынкаў з'явіліся. На некаторых зван-чынцах вілкі груды, на іншых вілдаці наўраты руіны старых будынкаў. Сямі тады на гэтых пляцох растуць аль-манікіны дрэсы; пікі каменныя пісця трава і розната дзікае зельле.. Тут-тут побач із камістыкіх вілкіх пляцоў з'явіліся аграгарады-чынцы.

Каб пракапаць які рабучу тут траба велімічаста амаль кожную пізану выкапаць у скале.

Так у сіміх месцах, якія вёлі ўсе ъшыць падземныя лёхі і старыя грабоўцы вынесеныя ў скале.

Зелены малават, аскабіла летам. Тады тут кругом усё проста блізец: і расліннасць спаленія сонцем, і каменны, і зямель, і будынкі.

### ШМАТ КАМЕННЫХ,

а наўрат ізлыя скалы ледзь чуць прыкрытым, ці пе-распісаным зімтво.

Праўда на ўсіх Палестына такая камістыкі. Есьць некаторыя месцы з прыгожым узраджымі чарназёмам. Але вакол Ерузалимы, падобна, як у іншых гарыстых місцоў змяніла пераважна камістыкі. На вельміх пляцох у Ерузалиме такіх камістыкіх будынкаў з'явіліся. На некаторых зван-чынцах вілкі груды, на іншых вілдаці наўраты руіны старых будынкаў. Сямі тады на гэтых пляцох растуць аль-манікіны дрэсы; пікі каменныя пісця трава і розната дзікае зельле.. Тут-тут побач із камістыкіх вілкіх пляцоў з'явіліся аграгарады-чынцы.

Каб пракапаць які рабучу тут траба велімічаста амаль кожную пізану выкапаць у скале.

Так у сіміх месцах, якія вёлі ўсе ъшыць падземныя лёхі і старыя грабоўцы вынесеныя ў скале.

Зелены малават, аскабіла летам. Тады тут кругом усё проста блізец: і расліннасць спаленія сонцем, і каменны, і зямель, і будынкі.

### КЛІМАТ

у Палестыне, як у краю паложаным шмат далей на паўдні, мінога іншэйшыя чынцы на чынцах з'явіліся. Камістыкі, часта наўрат замест пізату пароблены камістыкі, падобны. Нават на новым месцы можна падбачыць замест агарожы каменныя сценцы зложання з груба пілбіскіх тльбік. Некаторыя вуліцы ў старым месцы выбураваныя такіх камістыкін, кантавата абчеса-нім. Але большую часткаю

### ВУЛІЦЫ

у Ерузалиму, падобна, як важнейшыя дарогі ў Палестыне наўбройлівым асфальтавым.

У старым месцы вуліцы даволі вузкі, а калі йдуць пад гары, дык маюць склоны, так што сыштакі на ўсіх можна толькі асламі вархом. Гэтакім чы спосабам вонци розныя чынцы.

Затое наўшыяшыя кварталы маюць нуціні шыроці, часам аскабіліві дрэвамі. У гэтых кварталах спытываюцца вілкі і прыгожы камістыкі із багатымі краінамі.

### ПАЛАЖЭНЫЕ.

Ерузалим ляжыць у даволі высокай і гары-тай місцівасці. У сіміх месцах гэтага не да-ешица заўбажыць, але наўкані места ўсходы пізаты стромыя горы паадзілляніні вузкімі далінамі. Усюды ёсьць

### ЗНАЧЭНЫЕ

якое мае Ерузалим на толькі для нас хрысціян, але агулам для ўсёго свету. Тут лаканалася справа алкупленыя людзкага роду. У гэтай час-ти зімнога глыбі ўчалавечанне Адамеана Божага Слова ў асобе Ісуса Хрыста дакраналася нашыя Зямлі. Тут сваімі нагаді халіфы на гэты землі самі Божы і Імі Прасціані Мані. Ка-ля глыбіні на Яе стаўшо ў касцельце Нофу. Да гэтых альгах дзялічнасць у сірэй вялікай годнінасць гэтае выніктоўске істоты. — Цікава злайшыя сло-ви, каб выкарысці тут свае начынні бо тут яе прысутнасць і сінія нені больш ахвальная.

— Тут у Ерусалімі яна разійлася, тут заснула Богу, тут пахахана і здогтує узяті її неба.

Тут праходзіў сваі земскі шлях Ісус Хрыстос — тут Ён ішрэп, памер і ўаскрес. Тут пасля ўаскресення паказаўся сваім наўбліжэйшым. Азгтуль у прысутнай сіле снучку альшуну на неба. Ерусламъ ёсьць мейсцем Ягона-жыцця і смерці, пірнення і трыумфу.

Тут Дух Святіны ўшоў у бачны спосіб на апосталаў, націлівчы іх неісненімі дарзімі, белдых людзей, убаганімі неісненімі скарбамі.

Тут у Ерусаліме заканчалася II з тых 15-і тайцінні нашага адкульсання, якія разіявалася у ружаніца, а іншыя адбываліся ў парадынальных ваколінах, якія так-жа кожны назевалісь Ерусламу старешына адзінства.

#### БЭТЛЛЕМ.



этот места, дзе нарадзіўся Ісус Хрыстос. Аллегія явно ўсю 9 км. ад Ерусаліма. Святыя явно мае выгляд аўтабуснае спалузінны з Ерусалімам. Самоходы ахвалянцы туды з Яфськіе брамы. На мейсці нараджэння Хрыста сёньня знайходзіцца

#### БАЗЫЛІКА НАРАДЖЭННЯ.

Сама гrotta, дзе разіўся Хрыстос, знайходзіцца пад візінай аўтароў Базылікі, а то мейсці, дзе разіўся Хрыстос, азначана срэбнou зоркаю. Тут ёсьць і жалобок, а незадоўга да яго аўтар трох карафу.

Побач Гrotta нараджэння пад Базылікою ёсьць некалькі падземных капліц, як: капліца сну св. Ізіды, капліца дзвініцы памарозаваных ірадам, келья св. Ерапіма і другі.

Есьць яшчэ ў Бетлеме так званыя Малочныя Гrotta дзе паводле традыцыі Божая Мады апошні раз накарміла Божае Дзіцяцтва перад ўгідамі у Египет.

Малочныя Гrotta знайходзіцца незадоўга да Базылікі нараджэння.

Яшчэ краху далей за Малочную Гrotta знайходзіцца манастыр Францішканак Місінізрак

Марыі. З даху гэтага манастыра добра пілча поўно Пастуху, дом съя. Язэпа і другія цікавыя рэчы гатавыя ваколіца.

Біліка ад Ерусаліму альбілася другая Тайна націна адкульсання: як Найсвяцейшая Дзе-ва наставіла съя. Альжбету. Містичка, у като-рымі эта стала назіраванца

#### АЙН-КАРЫМ,

змайходзіцца яно яшчэ бліжэй ал Ерусаліму чым Бетлем і та сама мае самахадовыя спалузінны.

Тут у Айн-Карыме ёсьць капліца Альжбеты, наўпросту якой стаіць на мейсці, дзе съя. Альжбета наспаканыя Пречистыя Дзені.

Ёсьць тут і капліца св. Івана Хрысціцеля, бо Айн-Карым ёсьць мейсцам нараджэння гэтага апостола прарока, якія прыгатаваў дарогу для Збяды ўсюту, які лакану справу аз-кульсання снегу ў ЕРУСАЛАМЕ.

#### (Канец)

#### ПАПРАҮКІ.

У артыкуле «Ерусламъ» трапіліся некаторыя памылкі. Нічым сваім абавязкам патрэбна на гэтых тайцінніх альбо.

Нр. 4, разызел «Базыліка Кананія» — ст. 14 у пятых абзін націраванія: «Увайхадзіцца ў Базыліку... змянчайна... з палінія», павінна быць «з поўнай».

Нр. 5 ст. 14, разызел «Оічы наш», раздел 7 зныту націраванія: «Тут была капісі базыліка св. Алены» — павінна быць: «Тут была капісі базыліка св. Элена», пабудаваныя съя. Аленю.

Разызел «Батанія» альбіц 2 націраванія: «Калі вернемся да Гетсемані» — павінна быць: «Калі вернемся да Гетсемані».

Нр. 6, ст. 12, разызел «Станіў Крыжове Да-рогі» раздел 16 зныту, націраванія: «і на поўдні ад гарту Скопус» — павінна быць: «і на поўдні».

Разызел «Базыліка ЕССЕ НОМО» альбіц 3. націраванія: «Палерхія вуліца...» была амаль на метр ніжэй», — павінна быць: «некалькі метраў ніжэй». У наступным абзіні раздел 3, націраванія: «на правым баку вуліцы» — павінна быць: «на левым баку вуліцы».

Разызел «Базыліка Гробу» альбіц 3, націраванія: «спачас першага нападу» — павінна быць: «спачас першага нападу».

Нр. 7, ст. 13, разызел «Калюмія Бічаванія» альбіц 3, націраванія: «можна аглядаць яе толькі праз школу» — павінна быць: «праз малое ві-кенік».

Разызел «Вячэрні» 2-і раздел зныту, націраванія: «Іг'я брама знайходзіцца з поўночнага боку муроў» — павінна быць: «з паўднёвага боку мураў».

Ст. 14 разызел «DORMITORIO» павінна быць «DORMITITO».

Нр. 8 разызел «Каменіломі Саліянона» альбіц 3, націраванія: «Алі Данаскіс брамы у паўднёвым кірунку» — треба: «у паўночным кірунку».

#### ДАПІСАК.

Ад часу, калі быў напісаны гэты артыкул і па-чай друкаваны штампам, чаго ў Палестыне звычайна-лася. У міжнасце альтуль выйшлі англійцы і альфа-

часы распачалася вайна між жыдамі і арабамі. Падчас вясініх здзенінай пашкоджана, а настав зусім пашычана, некаторыя з апісаных тут будынкаў.

Для хрысціянства гэта спрічыніла вялікую страту, бо Святая Мейсціны звязаныя з земскім жыццем Хрыста становішчы для нас зарагі па-мненні. Там убесі хрысціянскі сьвет цікавіца долю Палестыны і павінен лажкіні ўсіх ста-ранніх, каб захаваць Ерусламъ ад зынічэння.

Д. Анько.

## Да нас пішуць

Паважаная Рэдакцыя часапісу «Божым шляхам»!

Слава Ісусу Хрысту!  
Ведмі Ілаважані а. Рэзакт!

Вашу пошту разам з часапісам і малітвайка-мі атрамлілі, што шылм Вам шыршу падзякую, ад усіго гуртка беларусу ў Кифайті...

Мы, адваронны вайною ад разімы, вельмі ра-лі, што наршице дзяяючыя вайскі похозі, маем хоць сувязь з сям'і арганізаціі на чужыні і можам упісці ў ану сім'ю, мы прымам уздел у змаганні за слабоду і лепшую долю роднага краю.

Цяпер мы балізёра трынаесць бел-чырвона-белы сцяг і шылм усім суроднікам брашкі прывет.

Ніхай живе Беларус!

Просім зымскіць гэтую падзінку ў «Божым шляхам».

Кифайтін, 15-VIII-48.

(—) Подпісы.

Жыве Беларус!

Ніхайчына. 20-VIII-48.

З пашанію Б...

## БЕЛАРУСКАЯ ХРОНІКА

### АУСТРАЛІЯ.

#### Трэці транспарт беларусаў.

Сёлета ўжо трэці транспарт перанесічаных асобаў прымежу ў Аустралію. Між новапрыехаўшымі зняхойдзіліся 21 беларус. Усе новапрыехаўшыя перад разіездамі на працу жылі ў перахо-дных лігзір Бонзілія, вымвучаючы ангельскую мову і аглідаючы наўкавую фільмы. У гэтым чадзе кожны нацыянальны група мела мацні-чысць вынаходы з кантэрні. Сюда беларускія групы не дазволілі на кантэрні выступіць, але затое, калі быў налажана дыя аўстралийскай вы-стаку ў гор. Эльбурз, беларусы заніклі там прэ-шае мейсці снамі ламаткамі дзяржаті і ручні-кім. Магчымы, што пры гэтым нагоце шарокі аўстралийскія кругі упіршкою начнілі аб Бела-русь.

У сучасны манінг на абышы Аўстралиі ёсьць два часовы Беларускія Камітэты. Старэйшая бе-ларуская эміграцыя ў Аўстралиі вельмі адчужы-лася да аўстра роднага, тамі арганізаційная пра-ца апіраешца выключна на новы эміграцію, хоць яна і зняхойдзіць у цікіх умовах, расціцьні-яна на азічных джунглях, або цукровых плянта-ціях, прымадованая да мейсці прымам даўгімі кантрактамі.

Паладжынне жычаны шмат лепіша, бо яны працуеши найчасцей, або пры шпіталіах, або ў прыватных дамах.

Амаль з усіх куткоў расціцьнія паве-домляюць, што матэрыяльныя ўзроўні жыцця ў Аўстралиі заволі высокі, але духовы ў парадын-нікі да Эўропы шмат ніжэйшы.

### КАНАДА.

Старынны аб арганізацыі.

Не зважаючы на цяжкія абстыйства, новая бе-ларуская эміграцыя ў Канадзе згуртаваная па-часісу «Беларускі эмігрант», распачала падрых-

точную працу для заснованыя беларуское нацыянальнае арганізацыйнае адзінкі ў Канадзе, якак і аб'яднала магчымы большыя лік беларусаў, распісаных па агрэнадным абшары Канады.

## ШВЕЦІЯ.

### Новая Беларуская Арганізацыя.

У жніўні месцы гэтага году адбыўся ў Штокгольмскім Звязе беларусаў, прыхваляючых на абшары Швэціі. На Звязе было заснована першая беларуская арганізацыя ў Швэціі под назовам «Беларуская грамада».

## ФРАНЦЫЯ.

### Выдавецтва фонда.

Ад жніўня г. засноваўся ў Францыі Беларускі Выдавецтва Фонд з дабравольных сяброўскіх складак. Першая кніжка гэтага Выдавецтва ўжо друкуешца.

### Сяброўскі змаганіе.

Спартовая Сзяюць беларуское моладзі при Сындыкце Хрысьціянскіх работнікаў у Парыжу азначыла сваю здейнасць на праціве лета двумя сяброўскімі змаганіямі з украінска спартоваю дружынай. Шчасце было пераменнае.

### Шчодрый ахвяра.

Беларуская Рэлігійная Місія ў Парыжу атрымала ад студ. мастакта М. Наўмовіча на Беларускі Стылістычны Фонд 11.000 фр. з сваіх ачалднісцяў. Шымрае дзякую ўшчораму ахвяраваць.

## П О Ш У К I.

**Шэмелеў** Міхась шукае свайго сына Шэмелеў Аляксандра нар. 1927 г. і знаёмага Драздова Аляксея. Пісаны на адресе: Schmelew Michael, D. R. Camp 100, Asten b/Linz. Heinrichsdorf Bar. 4—4. Oberösterreich. Oesterreich.

**Грыцука** Мікалая с. Ніліна нар. 15-8-25, які падчас вайны быў вывезены ў Нямеччыну Го-кнігай-Бадэн, шукае мані Барбара і браты Павел і Шура. Усіх, хто знае аб яго долі, просім адгукніцца на адресе: Guz Paul, Kufstein, D. R. Lager. Oesterreich.

**Мікуляк** Парафаса шукае свайго мужа **Мікуляка** Міхаіла, нар. 19-5-1909 у Ношастаўцах, які мае знайходзіцьця ў Нямеччыне.

**Краўчук** Міхайло шукае сваю жонку **Краўчук** Ганну, нар. Курый нар. 16-5-1897 у Переяцінску.

Усіх, хто можа дапамагчы звесткі аб **Мікуляку** Міхайлу і **Краўчук** Ганне, просім пісаць на адres: Weissruthenischer Caritasdienst in Deutschland, (20-1) Goslar / Harz, Sommerwohlenstr. 1, A.Germany. Brit. Zone.

## П А Д З Я К А.

Адказвачы на наш заклік, злыжылі на прэзыдент фонда «Бо́жым шляхам» звыш падпіскі:

а. Фр. Чарніўскі — 1000 фр.; Віньвік С. — 700 фр.; Грышкевіч А. — 100 фр.; Мурашка Ю. — 500 фр.; Нагорны Б. — 300 фр.; Падрез Я. — 200 фр.; Пузубскі — 300; Урбан Я. — 700 фр.; Янік Я. — 120 фр.

Усім ахвярадацам, шчырае дзякую!

Редакцыя.

## ЗАЛАТЫЯ ДУМКІ

З беларускес народнае мудрасці.

Калі хочаш, каб даў Бог, дык сам не будзь плох. Калі дайце сапсце бочку меду.

Кінь за сабою, знайдзеніе перад сабою. Зраду прымішаю, а зразніка вешаю.

На гору чацвёра чыніе, а з горы аліні салхіе. На пахінене дрэва і козы склачую.

Не глядзі на сабачае браханыне, — падбрэшушь лы назад пойдуць.

Не капай пад кім язъм, каб сам не ўзліўся.

Не спрабаваўши гора, не пазнаеш шчасція. Не пічайбі саланійка у зліўным гаі,

калі родная сям'яйка сіражее ў краі.

Ноцчу кожны харошы, а пачасе кожны разумны.

Ня Божке караны, а сваё дурманыне.

Ня роду бяз пыраду.

Няңца таго эла, каб на добре не винила.

Ня віае хаткі, каб на было звалкі.

Ня чалавека, каб благам слава не прайшла.

Ня лялі вісце ў рот, — пырайце другая ў год.

Няправдай съвет пройдзеш, лы назад на вернешся.

На строй жарцікаў, Бога не ашукаеш.

На ўсё тое збываесця, на што чаланек спалзі-

лаеца.

На шукай бяды, бяды сама цябе знайдзе.

Пад плячачы камень вада не пяча.

## З Ъ М Е С Т .

Сынтар Л.	Набалеса пытаныне.	1
Майах А.	Хрыстос між намі.	2
а. Лей.	Аліні з сям'ех.	3
а. Лазэр.	Маскна — «трапі Рым».	5
Дрэгіч.	Падшыдоць знак часу.	8
Др. Я. М.	Ці малыя могуць гаварыць?	10
Г. Н. М.	Брат, кляча цібі родны край!	10
А. Жмени.	Дробнае здарэнне.	11
Д. Апісько.	Ерузалим (заканчыння).	13
Да нас дашучы.		15
Беларуская хроніка.		15
Пошуки.		16
Падзека.		16
Залатыя думкі.		16